

актуальными, для чего при их подготовке соблюдаются принципы историзма, полноты и всеобъемлемости.

Большое внимание должно уделяться редактором тематической редакции проверке фактов и цифрового материала. Редактор внимательно следит за общественно-политической и научной жизнью, за выходом новых, разнообразных материалов справочного характера [2].

Основные правила построения статьи в энциклопедическом издании следующие:

- предоставление объективной информации о заданном предмете, явлениях, личности;
- использование литературного языка в строгом виде;
- применение языковых особенностей, характерных для научного стиля изложения;
- отсутствие эмоционально-оценочной окраски лексики и синтаксиса;
- краткость и простота изложения стиля;
- текст начинается с определения понятия [3].

При редактировании статей для энциклопедии «Регионы Беларуси. Могилевская область» были выявлены некоторые правила их подготовки.

Основная часть биографической статьи должна быть посвящена информации о данном лице, его краткой и понятной историей, а также связи и его роли в истории Могилевской области (например, Супрунов М. Ф. — участник Великой Отечественной войны, командир стрелковой Кричевской дивизии).

Биографические и иные сведения о данном лице должны быть максимально краткими.

Если данное лицо — ученый, желательно указать одну–три его ведущие работы (например, Трухан И. И. — белорусский ученый в области экономической географии. Среди его работ — «Белорусская ССР», «Экономическая география Белоруссии» и др.).

Определение исторической личности должно содержать политическую оценку, необходимо подчеркнуть основное социальное содержание термина, его главнейшие результаты и историческое значение.

Особо важными в тексте биографической статьи являются не только даты рождения и смерти, а также хронология всей жизни в сжатом варианте.

Важное познавательное значение имеют в энциклопедии иллюстрации, тесно связанные с тематикой и содержанием статей. Иллюстрации должны сопровождаться подробными подписями, но

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОИЗДАНИЯ

исключениями являются фотографические портреты в текстах биографических статей, а также рисунки к небольшим статьям, названия которых совпадают с изображениями на рисунках.

Таким образом, важным для энциклопедической статьи является то, насколько полно освещены важнейшие вопросы данной темы при максимальном использовании фактического материала. Но нельзя забывать о факторах, затрудняющих выполнение этой задачи: 1) жесткую ограниченность в объемах; 2) необходимость сочетания строгой научности с доступностью, популярностью изложения материала. В целом структурная организация основной части энциклопедии представляет собой логически обусловленную систему расположения материала, выражющую общую профильную направленность издания.

Литература

1. Редактирование отдельных видов литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook736/01/part-010.htm#i1259>. – Дата доступа: 03.10.2021.
2. Редактирование отдельных видов литературы: тексты лекций по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело» / Л. И. Петрова. – Мин.: БГТУ, 2004. – 108 с.
3. О составлении энциклопедической статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://globallab.org/ru/unit/text/305e197c-f267-11e4-b03108606e697fd7.html>. – Дата доступа: 03.10.2021.

УДК 821.161.3 У. Караткевич

М. Г. Ясінская, студ.
Нав. кір.: Н. В. Заяц, дац., канд. філал. науук
(БДПУ, г. Мінск)

БАРАЦЬБА ДАБРА СА ЗЛОМ: ВОБРАЗЫ-АНТЫПОДЫ БЕЛАРУСКИХ ШЛЯХЦІАЎ У АПОВЕСЦІ У. КАРАТКЕВІЧА «ДЗІКАЕ ПАЛЯВАННЕ КАРАЛЯ СТАХА»

Барацьба добра са злом — ці не самая популярная тема ў літаратуры, канфліктная аснова многіх мастацкіх твораў. Менавіта ў такім супрацьстанні і раскрываецца харэтар герояў. Не абмінуў гэту тэму і У. Караткевич — у аповесці «Дзікае паляванне каралая Стаха» ён паказаў розныя вобразы беларускай шляхты канца XIX ст., узняў праблему дэградацыі калісці славага саслоўя.

Галоўны герой Андрэй Беларэцкі, фалькларыст і этнограф, ад якога і вядзеца аповед, трапляе ў палац Яноўскіх. Малады чалавек “па-

ходзіць са звычайных інтэлігентаў, якія выслужвалі з пакалення ў пакаленне асаўстасе шляхецтва, былі вучонымі, інжынерамі...” [2, с. 87]. Менавіта Беларэцкі знаёміць чытача са становішчам шляхты канца XIX ст.: “У той час якраз падыходзіў да канца доўгі і балочны працэс вымірання нашай шляхты. Гэта смерць, гэта гнаенне зажывіа цягнулася доўга, амаль два стагоддзі.

І калі ў васемнацатым шляхта памірала бурліва, з дуэлямі, памірала на саломе, прамантанчыўшы мільёны, калі ў пачатку дзесятнацатага паміранне яе яшчэ было авеяна ціхім сумам забытых палацаў у бярозовых гаях, то ў мае часы гэта было ўжо не паэтычна і зусім не сумна, а брыдка, часам нават жахліва ў аголенасці сваёй.

Гэта было паміранне байбакоў, якія занурыліся ў свае норы, паміранне жабракоў, продкі якіх былі адмечаны ў Гарадзельскім прывілеі, а самі яны, хоць і жылі ў багатых напаўразбураных палацах, насілі ледзь не кажухі, хоць гонар іх быў нязмерны” [2, с. 22].

Прычыну памірання шляхты пісьменнік бачыць у духоўным адрачэнні яе прадстаўнікоў ад сваёй радзімы. Гэтае пытанне таксама стала прадметам мастацкага даследавання ў аповесці “Сівая легенда”. Як справядліва заўважыў даследчык А. Верабей, “калі ў “Сівой легенды” Караткевіч паказаў пачатак рэнегацтва беларускай шляхты ў XVII ст., то ў “Дзікім паляванні карала Стаха” намаляваў яе звыродліві становішча XIX ст., абумоўлены гэтым рэнегацтвам” [1].

Шляхціц больш па асаўстых якасцях, чым па старажытнасці і магутнасці роду, Беларэцкі вырашыў прыкладзіць ўсе намаганні, каб дапамагчы Надзеі Яноўскай вызваліцца ад мясцовых жахаў. Герой не верыць, што дзіке паляванне карала Стаха — гэта зданні. У выніку ён разбілівае клубок агідных учынкаў мясцовай шляхты, якая дзеля ўласнай карысці нікога не шкадавала.

Пакуль Андрэй высытляў гэту загадку, ён і сам не заўважыў, як здзялалі шляхты на палацах. Спачатку Надзея падалася яму не прыгожай, і гэта зразумела, бо дзяячына памірала душою ў старажытным палацы ў акружэнні людзей, што жадалі ёй смерці. Яноўская нават і не думала змагацца, але ўсё змянілася пасля прыезду Беларэцкага. Андрэй дапамог дзяячыне ўбачыць сапраўднае хараство жыцця, абудзіў у ёй пачуцце кахання.

Асаблівая ўвага ў творы надаеца балю, прысвечанаму паўнaleццю Надзеі Яноўскай. Менавіта ў гэтым эпізоде ствараеца абагулены партрэт тагачаснай шляхты і яе атачэння: “Палац нагадваў нарумяненую бабулю, якая ў апошні раз вырашыла пайсці на баль, успамянуць маладосць і пасля легчы ў магілу” [2, с. 79]. Іранічна апісваюцца карэ-

6. СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ КНИГОВЫДАНИЯ

ты мясцовых шляхцічаў: “Божа, якія гэта былі вазкі! Старыя, з пакаранчай скурай, зусім без рысор, з коламі ў сажань вышынёю, але абавязковая з лёкам на запятках (у “лёкай” былі чорныя ад зямлі руки). Якія гэта былі коні! Расінант здаўся б побач з імі Буцфалам. Хударльвия, з ніжнім губой, адвеслай, як чапяля, са з’едзеным зубам” [2, с. 79–80]. “Калісці адзін пан ехаў на шасці конях, а зараз шэсць паноў на адным кані” [2, с. 80]. Але ўдзельнікі балю такога занядпаду ўсё роўна як і не заўважалі. Кожны спрабаваў выказаць павагу да гаспадыні, але выглядала гэта вусіціна. Чымсы гэта сцэна нагадвае баль Сатаны ў творы М. Булгакава “Майстар і Маргарыта”: “Яны выскіяліся, як выхадцы з магілы, цалавалі руку <...>, бязгучна адплывалі далей” [2, с. 81]. Шляхта сапраўдна ў некаторым сэнсе была падобна да мерцяўкоў. І гэта аналогія мае пад сабою грунт, бо ў час дзесятнія аповесці саслоўе амаль поўнасцю памерла духоўна, засталіся толькі яго славутыя пыха і ганарлівасць.

Тым не менш і ў такім асяроддзі існавала шляхта, якая не страціла чалавечасць аблічча. Гэта далёкі сваяк Надзеі Яноўскай Андрэй Свеціловіч, былы студэнт Кіеўскага юніверсітета, выключаны за ўдзел у хваляваннях. Ён кахаў гаспадыні палаца, але ніколі не прызнаецца ў сваіх пачуццях. Малады чалавек дапамагае Беларэцкаму ў расследаванні мясцовых жахаў. Цікава, што Свеціловіч пагарджае сваім тытулам (“Каб была мая воля, я б выпусціў з жылай magnaцую сваю кроў” [2, с. 97]). Ён перакананы, што менавіта з-за шляхты краіна знаходзіцца ў занядпадзе (“Гусё ж непрытульны мы народ... І гэты ганебны гандаль радзімай на працягу сямі стагоддзяў. Спачатку Літве, пасля, ледзь народ паспей асіміляваць яе, палікам, усім, каму не ляята, каму хочацца, забыўшы гонар, забыўшы сумленне” [2, с. 100]). Андрэй Свеціловіч цалкам аддаеца справе: ці гэта дапамога Надзеі, ці барацьба за свой народ. А такія аспантынья людзі паміраюць першымі.

Свеціловіча забіў мясцовы шляхціч Алесь Варона, як выявілася, той самы кароль Стах. “Уявіце сабе маладога чалавека, высокага, вельмі добра складзенага, апранутага па апошнім модзе, рэдкай у гэтай глупши. Ён быў бы зусім прыгожы, каб не надзвычайнай бледнасць твару, хударльвага, з праваленымі шчокамі, і каб не выраз нейкай невыглумачальнай зласлівасці, якак не сыходзіла з яго вуснау” [2, с. 84]. Увогуле яго баялася ўсё наваколле: крыйду ён нікому не прабачаў, нахват выклікаў на дуэль Беларэцкага. Вось ён, знакаміты шляхецкі норай! Ды толькі цяжка называць Варону і астатніх узельнікаў дзікага палявання не тое, што шляхтай, а ўвогуле людзьмі. Яны моглі спакойна забіць тых, хто не падабаўся ім супрацьстаяць ім. Жыццё чалаве-

чае для іх нічога не каштавала. Але доўгта так не магло цягнуцца — пад кіраўніцтвам Беларэцкага і паліяўнічага Рыгора сяляне поўнасцю зішчылі хаўрус караля Стаха.

Галоўным антаганістам аповесці з'яўляецца Грынь Дубатоўк, апякун Яноўскай, арганізатар дзікага палявання. “У залу на сходах каціуся чалавек, менавіта каціуся, іначай гэта нельга было назваць. <...> Агромністы жывот, ногі ў сцёгнах, як кумпякі, нязмерна шырокія грудзі, далоні, як цэбры” [2, с. 82]. Аматар старасвetchны, чалавек з сакавітай беларускай мовай, ён адразу спадабаўся Беларэцкаму, але гэта быў самы сапраўдны пярэварацень. “Ён наогул вельмі хітры, вельмі скрытны, вельмі хлуслівы чалавек. Самага разумнага абкруціць вакол пальца, такім мяждзведзем прыкіненіцца, што даўж няма куды” [2, с. 234]. Дубатоўк, які, здавалася, так шчыра хвалоецца за Яноўскую, хацеў давесці Надзею да вар’яцтва і забраць сабе яе гроши і палац — група мужчын ваявала супраць слабой жанчыны. Такім стала саслоўе, якое калісьні кіравала краінай.

Ды толькі Дубатоўк заплаціў за свае ўчынкі жыццём, хоць і абараняўся да апошняга. Смерць яго была жудаснай: “Дзікі пошчак капытой раздзёр ноч. Коні імчалі як шалённыя. <...>

Бліжэй! Бліжэй! Адлегласць паміж Дубатоўкам і шалённымі коньмі змяншалася. У адчай ён збочыў са сцежкі, але звар’яцельня коні збочылі таксама.

Крык, спूнены смяротнага жаху, даляцеў да нас:

— Ратуйце! О, кароль Стах!..

У той самы момант ногі ягоныя з маxу ўскочылі ў бездань, а коні наздагналі яго і пачалі правальвацца. Першы дрыгант змяў яго каўтамі, уціснуў глыбей у смярдзючую багну і загігатаў. Забулькацела, загаварыла дрыгва” [2, с. 247–248].

У аповесці У. Карапкевіча “Дзікае паляванне караля Стаха” сцвярджаеца сусветны маральны закон: добро заўсёды перамагае зло. Так, шляхцічы, якія трымалі ў жаху ўсё наваколле і забралі не адно жыццё, самі былі пакараны смерцю. Іх антыподы — Беларэцкі і Свеціловіч — выявілі амаль страчаныя за стагоддзі дэградацыі лепшыя шляхецкія якасці.

Літаратура

1. Верабеў, А. Герой прозы Уладзіміра Карапкевіча [Электронны рэсурс] / А. Верабеў // Уладзімір Карапкевіч : сайт. — Рэжым доступу: <https://karatkevi.ch/kritika/geroj-prozy-uladz%D1%96m%D1%96ra-karatkev%D1%96cha.html>. — Дата доступу: 26.08.2021.

2. Карапкевіч, У. Дзікае паляванне караля Стаха : аповесьць ; Зямля пад белымі крыламі : нарыс : для ст. цук. узросту / У. Карапкевіч ; прадм. А. Расінскага. — Мінск : Маст. літ., 2008. — 493 с.

СЕКЦИЯ 7.

ЛІНГВІСТИЧСКІЕ ІССЛЕДОВАНИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ